

**Факультатыўнае навучанне – асноўная форма дыферэнцыяцыі адукацыйнага працэсу, якая ўлічвае індывідуальныя асаблівасці вучняў, іх схільнасці і прафесійныя інтарэсы. Сёння ўжо відавочна, што факультатыўнае навучанне дазваляе падтрымліваць інтарэс школьнікаў да вывучэння прадметаў і даследчай дзейнасці, спрыяе раскрыццю здольнасцей, павышэнню якасці адукацыі. Па дадзеных Міністэрства адукацыі, больш за 90% вучняў наведваюць факультатыўныя заняткі. Гэта – пацвярджэнне зацікаўленасці школьнікаў у паляпшэнні свайго адукацыйнага ўзроўню.**

**Аднак арганізацыя факультатыўнага навучання выклікае шмат нараканняў. Нягледзячы на тое, што ў рэспубліцы выдадзена 146 вучэбна-метадычных комплексаў для забеспячэння факультатыўных заняткаў, паранейшаму актуальнымі застаюцца пытанні пераемнасці ў сістэме «ўрок–факультатыў», выбару метадаў, прыёмаў і сродкаў навучання для павышэння якасці адукацыі на факультатывах.**

**Часопіс “Народная асвета” прапануе чытачам сістэматызаваны спіс публікацый на тэму “Факультатыў у школе”.**

- 1. Фралова А. В., Румянцава С. Л., Мянкоў Ю. У., Карнеева Г. С. Факультатыў – універсальны сродак дыферэнцыяцыі навучання. Завочная прэс-канферэнцыя (№3, 2009 г.)**
- 2. Кислюк Л. В. Факультатив в школе: цели, структура, критерии качества (№3, 2009 г.)**
- 3. Кошмак С. А. Праектная тэхналогія на факультатыўных занятках (№3, 2009 г.)**
- 4. Сивуха Е. В. Факультатив и развитие креативного мышления (№3, 2009 г.)**
- 5. Саматыго Ю. В., Якименко И. В., Капоть Г. Г. Управление факультативным обучением. Преемственность в системе «урок–факультатив» как условие индивидуализации обучения школьников (№8, 2010 г.)**
- 6. Дервояд Л. И., Яценко В. Г., Каралёнак Т. І., Лепленко Н. П., Филончик Л. Л., Гавриленко Н. В. Роль факультативного обучения в развитии одаренных детей: подготовка учащихся к предметным олимпиадам и ЦТ (№8, 2010 г.)**
- 7. Галуза Г. М., Жилинская Н. Н., Казак И. Г., Бирюля Т. И., Хамицевич В. В., Мардашкина Л. А., Столярова Л. Е., Якименко И. В., Буяк А. В. Методы и приемы развития творческих способностей и исследовательских умений на факультативных занятиях (№8, 2010 г.)**
- 8. Ляшук А. М. Ад педсавета – да якаснай арганізацыі факультатыўных заняткаў (№8, 2011 г.)**
- 9. Пышняк И. В. Семинар-практикум «Преемственность обучения в системе «урок–факультатив» (№8, 2011 г.)**
- 10. Фаміна Т. В. «Цудоўная кніжачка»: творчая праца па міні-блоках на факультатыве (№8, 2011 г.)**
- 11. Дзіндзікава Т. П. Прадуктыўная тэхналогія навучання для рашэння вучэбных задач (№8, 2011 г.)**

- 12. Корнеева Т. С.** Обмен идеями на факультативе: заседание редакционного совета газеты «Иметь в виду...» (№8, 2011 г.)
- 13. Неманкова Н. В.** Факультатив в форме деловой игры «Судебное заседание по делу «Спирты» (№8, 2011 г.)
- 14. Мельник В. В.** Учебно-дидактические игры: стимулируем интерес к иностранному языку на факультативных занятиях (№8, 2011 г.)
- 15. Карпицкая Ж. Д.** Ад урока да факультатыву: запаўняем «разумную карту» – добра разумеем прадмет (№8, 2011 г.)
- 16. Новик М. В.** Занятие факультатива по теме «Способы выражения состава растворов» ([www.n-asveta.by](http://www.n-asveta.by))
- 17. Савасцьянава Н. А.** План-канспект факультатыўных заняткаў у 6 класе «Вывучаем беларускі правапіс» ([www.n-asveta.by](http://www.n-asveta.by))
- 18. Константинова И. В.** Решение исследовательских задач – первый шаг в науку ([www.n-asveta.by](http://www.n-asveta.by))
- 19. Стральчэня Н. А.** Асобасна-дзейнасны характар засваення ведаў ([www.n-asveta.by](http://www.n-asveta.by))
- 20. Войткус В. А.** Тэхналогія французскіх педагагічных майстэрняў на факультатыўных занятках ([www.n-asveta.by](http://www.n-asveta.by))
- 21. Мінкевіч Т. А.** Вучэбна-даследчая дзейнасць на факультатыўных занятках па беларускай мове ([www.n-asveta.by](http://www.n-asveta.by))
- 22. Кірэева Г. В.** «Не забудзьма ж нашчадкам сваім перадаць у нязменнай красе наше добрае слова» ([www.n-asveta.by](http://www.n-asveta.by))
- 23. Кульбацкая Н. В.** Современный факультатив: подготовка к олимпиадам по английскому языку (№1, 2011 г.)
- 24. Лис А. Н.** Что дает факультатив тем, кто определяется в жизни? (№2, 2011 г.)
- 25. Вишневецкая И. А.** Факультатив по основам экономики «Осознанный выбор покупателей и продавцов» (№ 5 , 2011 г.)